

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 287 (6263) | 15 снежня 1938 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

Выхоўваць комсамол у духу непрымірымасці да ворагаў

Савецкая моладзь і яе перадавы атрад — ленинска-сталінскі комсамол карыстаецца заслужанай любоўю ў сваёй роднай мацяры — Усесаюзнай комуністычнай партыі (большэвікоў), у сваёй роднай банцы таварыш Сталіна і ўсяго савецкага народа. Малады большэвікі — комсамольцы і камсамольцы з'яўляюцца баявымі памочнікамі партыі Леніна-Сталіна, яны не вычарпальны рэзерва, яны не пераходзяць у асобнае жыццё, яны выхоўваюцца актывна будучымі сацыялістычнага грамадства. Партыя выхоўвала і выхоўвае комсамол у духу бязмежнай адданасці нашай радзіме, прывівае яму высокую якасць — бесстрашнасць, мужнасць, большэвіцкую прышыванасць і ленинска-сталінскую непрымірымасць да трагіцэка-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх агентаў замежных разведкаў.

Ленинска-сталінскі комсамол у самаадданым барацьбе за будучыню савецкага народа апраўдаваў і апраўдавае высокую давер партыі і савецкага народа. Паспехі комсамола вельмі вялікія. Але партыя, асабіста таварыш Сталін вучыць і вучаць комсамол не кічыць, не зазнаваць дасягнутымі поспехамі, не памываць на лаўрах. У дзень 20-годдзя комсамола Сталінскі Цэнтральны Камітэт у сваім прывітанні ўказаў, што паспехі ў рабоце комсамола былі б больш значымі і ўсебаковымі, калі б ЦК ВЛКСМ не дапушчыў у асобны час рад сур'ёзных памылак у справе ідэалягічнага выхавання моладзі, асабіста камсамола ад воражых элементаў і вылучэння новых кадраў камсамольскіх работнікаў на кіруючыя пасады.

ВІІ пленум ЦК ВЛКСМ, у рабоце якога прымаў удзел таварыш Сталін, Андрэў, Жданав, Шкіратаў, Маленкоў, выкрыў антыпартыйную, насць прагучную практыку, якая ласць час насаджлася ў апаратах ЦК ВЛКСМ. За пасобіцтва ворагам народа, укрыванства чуждых элементаў, за расправу над чэснымі работнікамі, якія прабавалі выкрыць таварышам агіт-настаў і апаратах, палітычна абанероўшчыся, разлажыўшыся кіраўнікі выгнаны з ЦК ВЛКСМ. Гэта рашэнне VII пленума аднадушна адобрыў камсамольскі актыв Масквы, Ленінграда і іншых гарадоў. Камсамольцы востра крытыкуюць прарывы ў рабоце камсамола, выганяюць з кіраўніцтва капі-роўчыкаў антыпартыйнай практыкі былых кіраўнікоў ЦК ВЛКСМ, павышаюць сваю рэвалюцыйную пільнасць, каб да канца выкрыць замаскіраваных ворагаў і іх пасобнікаў.

У вінебскай абласной камсамольскай арганізацыі, па сутнасці, спынілі работу па ачышчэнню рэвалюцыйнага аб'екта ад воражых элементаў. І не выпадкова, на вялікае здзіўленне сакратара арганізацыі т. Новікава, у апошні час арганізацыя НКСВД выкрыла ворагаў народа з камсамольскімі білетамі. Унаслідку іх прарываў метал кіраўніцтва ЦК ВЛКСМ, т. Новікаў насадзіў у апаратах абкома багадлушныя, ратазевыя. Усе справы рашалі сямейным парадкам, заіскралі ўсёлякія спробы крытыкаваць відавочныя недахопы. Гэтыя факты былі вядомы т. Кавалькову, але ў ЦК ВЛКСМ рашылі — леш з уласнай хаты смецце не выносіць.

Як і ўвесь ленинскі комсамол, менская гарадская камсамольская арганізацыя падлі і паўнацэнна адобрыла рашэнне VII пленума ЦК ВЛКСМ. Сход менскага гарадскога камсамольскага актыва астаўся нездаволеным дакладам сакратара ЦК ВЛКСМ тав. Кавалькова, які стараўся згладзіць вострую вуглю. Камсамольцы з усёй відавочнасцю выкрылі запіск самарытніцкі ў апаратах ЦК ВЛКСМ, адсутнасць калегіяльнасці ў кіраўніцтве, чыналічтанне, падбор кадраў не па палітычных і дзелавых якасцях, а па сямейнай прышыванцы, пратупленне рэвалюцыйнай пільнасці, адсутнасць клопату аб маладых кадрах, аб ідэальным выхаванні камсамольцаў. ЦК ВЛКСМ, па сутнасці, паклаў пад сукно рашэнне IV пленума ЦК ВЛКСМ, якое было накіравана на бягучае выкрыццё ворагаў народа ў камсамол.

Савецкая моладзь, камсамольцы аказваюць вялікае давер'е людзям, якія бязмежна адданы партыі Леніна-Сталіна — выбіраюць іх сваімі кіраўнікамі. І хто не зольны весті барацьбу па выкрыццю трагіцэка-бухарынскай мразі, той не заслугоўвае гэтага высокага давер'я.

На праходзячых раённых, гарадскіх і абласных камсамольскіх канферэнцыях неабходна разгарнуць большэвіцкую крытыку, каб выкрыць парочныя металы кіраўніцтва. Крытыка дапаможа выкрыць прытаіўшыся дзеі і дзеі ворагаў народа, выпінаць з камсамольскага асяроддзя зайзванства, бюракратызм, бытавое разлажэнне, што насаджалося трагіцэка-бухарынскімі вырваламі.

Выбраць у кіруючыя камсамольскія органы бязмежна адданых партыі Леніна-Сталіна людзей, зольных весті рашучую барацьбу па выкрыццю воражых элементаў — такая задача камсамольскіх канферэнцый.

Наша рэспубліка — пагранічная. Гэта патрабуе ад камсамольцаў усямернага павышэння рэвалюцыйнай пільнасці, усямернага ўмацавання абароннай работы. Неабходна памятаць, што барацьба з ворагамі народа — гэта не заротка-тэрміновыя кампаніі, а настаяльная і цэнтральная задача камсамола. Трэба паміраць указаным таварышам Сталіна: «... чым больш будзе прасоўвацца наперад, чым больш будзе мець поспехаў, тым больш будзе асабліва рэзіткі раз'ясненні экісплаатарскіх класоў, тым больш будзе яны існаваць у больш вострай форме барацьбы, тым больш яны будуць пакідаць савецкай дзяржаве, тым больш яны будуць ханіцца за асцяжкі крайніх сродкі барацьбы, як апошнія сродкі асуладжэння».

Задача камсамольскіх кіраўнікоў заключачецца ў тым, каб дамагчыся окупацыі моладзі, камсамольцаў авалюцыйна рэвалюцыйнай тэорыяй. Гэта навуцны малады большэвіцкі выкрыццё трагіцэка-бухарынскіх бандаў, у якав-б тогу яны і апраўдалі. Нагукавай эшчыкпадзейні большэвізма з'яўляецца «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», які паказвае гіганцкі стых барацьбы і перамог партыі Леніна — Сталіна. Кроўная справа камсамольцаў — па-сур'ёзнаму ўзяцца за вывучэнне ўсёбагатага тэорыі Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна.

На III пленуме ЦК ВЛКСМ камсамольцы выкрылі буйнейшыя памылкі былых кіраўнікоў, якія скажлі ленинска-сталінскую нацыянальную пільнасць, насадзілі пахалітства, усольніцтва, усольніцтва пільнасць камсамольцаў. Тавы выкрылі памылкі і тав. Кавалькова. Камсамольцы патрабавалі, каб кіраўнікі трымалі адказ, але прысутнічаючы на пленуме Косарэў выступіў у абарону т. Елагіна і Кавалькова, даказаў, што справы ў Беларускай камсамольскай арганізацыі абставяны добра, што з ворагамі скончылася.

Камсамол Савецкай Беларусі — фарпост Савецкага Саюза на яго захадных граніцах — будзе настольна авалюцываць марксіска-ленинскай тэорыяй, ідэяна загартоўваць свае кадры, авалюцываць вайсковай справы, выхоўваць савецкую моладзь у духу бязмежнай любові да нашай радзімы, будзе павышаць сваю рэвалюцыйную пільнасць, каб выкрыць усёх ворагаў народа, дзе б яны ні скрывалясь. Гэта ішчэ больш узніме бодзельнасць камсамола, ішчэ пясней агуртуе яго рады валак Сталінскага Цэнтральнага Камітэта і правідыра працоўных усёго савецка-таварыш Сталіна.

САМАЛЁТ „РОДИНА“ ГАТОВ ЗРАБІЦЬ ЛЮБЫ РЭІС

астваўшыся ў тэаічным лагерах на месцы пасадкі «Родіны». Лагер поўнасьцю ліквідаваў.

Дастойна сустрэнем XX-годдзе БССР. Здабытае і зававаанае: Гігант пачошна-трыкатнай прамысловасці. На сесіі Акадэміі навук БССР. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: У дапамогу вывучаючы гісторыю ВКП(б). І. Лочмель — Крымская кампанія. С. Ляснеўскі — Парочная практыка Палесскага абкома. Р. Сырын — Дзелавая дапамога інтэлігенцыі. І. Калымага — Мерапрыемствы кабінета друку.

ЖЫЦЦЕ Чырвонай Арміі: А. Любінцаў — Перадавое аддзяленне. І. Праўдзін — Маладыя патрыёты. Г. Ясюцін — Браты Дзям'яны — перадавікі баявой вучобы. АРТЫКУЛЫ: Ю. Яраць — Унутранае становішча Японіі. М. Фінагану — Павялічыць выпуск тавараў шырокага спажывання. Д. Малевіч — Значынная бесклапотнасць.

ЗА РУБЯЖОМ: Дэкларацыя чэхаславацкага ўрада. Дзейная фашызмацыя Славакіі. Письмо французскай кампартыі камітэту народнага фронту. Ваенныя прыгатаванні Германіі на польскай граніцы. На франтах у Іспаніі. Галавіна падзення Нанкіна. Ваенныя дзеянні ў Кітаі. «Пасродніцтва» Чэмберлена.

ПІСЬМО ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТЫІ КАМІТЭТУ НАРОДНАГА ФРОНТА

ПАРЫЖ, 14 снежня. (ТАСС). «Юманітэ» публікуе сёння пісьмо сакратара французскай комуністычнай партыі, адпраўленае 5 снежня Нацыянальнаму камітэту народнага фронту. У пісьме ўказваецца, што «10 лістапада Нацыянальны камітэт народнага фронту, згаслаўшы дэкларацыю кіраўніцтва партыі радыкал-соцыялістаў, рашыў прыпыніць сваю работу з тым, каб дазволіць розным партыям, якія далучаюцца да народнага фронту, выказаць сваю думку з поваду гэтага дакумента і гэтым заняць пэўную пазіцыю на пытанні аб захаванні адзінства рабочага класа і сяродніх класаў у барацьбе за хлеб, свабоду і мір».



Ваяцкі Міхайлаў Мелькоўскі — брыгадзір-стаханавец цэха пад'ёму паравозага дэпо ст. Вінебск, які выконвае план на 300 проц.

ВАЕННЫЯ ПРЫГАТАВАННІ ГЕРМАНІІ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНІЦЫ

ПРАГА, 13 снежня. (ТАСС). У кругах замежных журналістаў перадаюць аб узмацненні ваенных прыгатаванняў Германіі, галоўным чынам, супроць Польшчы. На ўсёй тэрыторыі Сілезіі і Усходняй Прусіі адбываецца значнае перасоўванне войск. Усе ваенскія гарнізоны Судэцкай вобласці накіраваны ў Сілезію. У Вене рэзервысты шасці прызыўных узростаў атрымалі паведамленні аб ядуці ў студзені ў рады арміі. Ліхаманкавая ваенная падрыхтоўка звязана, відавочна, з ітанам алаўраванія ад Польшчы тэрыторыі, заселеныя украінцамі.

Германскія фашысты рыхтуюць захват Мемельскай вобласці

ЛОНДАН, 14 снежня. (ТАСС). Берлінскі карэспандэнт газеты «Ньюс хронік» паведамляе, што захват Мемелі (Клайпеды) германскімі фашыстамі адбудзецца праз некалькі тыдняў, а быць можа нават і праз некалькі дзён. Анексія Мемельскай вобласці, прадаўжае карэспандэнт, у Берліне прадырашана. Астаўся назначыць толькі часло.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Як паведамляецца ў афіцыйнай газэце іспанскага міністэрства абароны, 13 снежня ў сектары Мансанера (фронт Леванта) рэспубліканскія войскі лёгка адбілі двухразова атакі мячэніцкага варага. На іншых франтах становішча без перамаю.

ДАСТОЙНА СУСТРЭНЕМ XX-ГОДДЗЕ БССР АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА РАБОЧЫХ

Учора, 14 снежня, адбыўся агульна-заводскі мітынг на менскім вагона-рэмонтным заводзе імя Мяснікова, прысвечаны падрыхтоўцы да слаўнага юбілея — 20-годдзя БССР. З вялікай увагаю рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя слухалі зварот члена вышэйшага менскага аб'яднання «Кастрычнік» У сваіх выступленнях на мітынгу рабочыя і камандзіры вытворчасці адначасна вылікі перамогі, з якімі Савецкая Беларусь ідзе да гістарычнай даты, і бралі на сябе канкрэтыя абавязальствы на дастойную сустрэчу свята.

ГАДАВІНА ПАДЗЕННЯ НАНКІНА ЗЯВІА ЧАН КАЙ-ШЫ

ЛОНДАН, 14 снежня. (ТАСС). 13 снежня кітайскі дзеі і грамадскі адначасна гадзіну падзення Нанкіна. Чуньцзінскі карэспандэнт агенцтва Рэйтар паведамляе, што ў гадзіну падзення Нанкіна Чан Кай-шы, гаворачы пра перспектывы вайны ў Кітаі, выказаў поўную ўпэўненасць у перамоце Чан Кай-шы заўваж: «Іспанія пасля 18-ці месяцаў вайны пры дапамоце ўсёй сваёй арміі, марскога і паветранага флоту змагла акупаваць толькі пункты, размешчаны ўздоўж камунікацыйных ліній. Права я японскіх спроб захаваць пасля падзення Ханькоу і Кантона горада Чанша і Нанчан пазнавае слабасць японскай арміі. Калі дагэтуль японцы дзейнічалі ў больш лёгкіх умовах — на раўнінах ад ўсход ад Байпін-Ханькоўскай чыгункі, то цяпер яны павінны ўступіць у бой з кітайцамі ў пажкі горных раёнах».

Расце прадукцыйнасць працы

Добруш. (Спец. нар. «Звязда»). Калектыў добрушскай папяровай фабрыкі «Герой працы» дасягнуў значных поспехаў у сваёй рабоце. Ва ўсіх цэхах стаханавы рыхтуюць вытворчы падарункі да дваццацігоддзя БССР. З дня на дзень расце прадукцыйнасць працы рабочых новага цэха па вырабу сшыткаў. Пры поску цэха прадукцыйнасць адной машыны за змену складала 18.445 сшыткаў, а цяпер яна павялічылася ў два з паловай раза. У лістападзе цэх выпусціў 12.633.700 сшыткаў.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

На паўднёвым фронце, па ўсход ад Кантона, японскія часці, праследуючы кітайцамі, адступаюць у напрамку да Кантона. Кітайцы трымаюць у сваіх руках гарады Вайжоу, Тамшы і Волю і наступваюць на Цзэнчэн (на паўночны ўсход ад Кантона). 12 снежня эскадрылья кітайскіх самалётаў зрабіла налёц на японскія пазіцыі ў Цзэнчэні. 11 снежня кітайскія часці атакавалі японскую калону за 12 км. на паўночны захад ад Болю. У рэзультате нападлу забіта 200 японцаў і зруйнавана некалькі японскіх грузавікоў. (ТАСС).

На заводзе імя Молатава

Дзесяці стаханавцаў, цэлыя брыгады менскага дрэвапрацоўчага завода імя Молатава з дня на дзень павышаюць сваю прадукцыйнасць працы. Знатны стаханавец завода т. Піччук эстэматычна выконвае сваю зменную норму на 365 проц. Фэаэроўчыч механічнага аддзялення т. Пісарчук за першую декаду снежня ў два разы павысіў сваю выпрацоўку.

„Пасродніцтва“ Чэмберлена

ПАРЫЖ, 13 снежня. (ТАСС). З поваду заявы Чэмберлена ў палатне абшчы, што ў Англіі няма юрыдычных абавязальстваў прысці на дапамогу Францыі, калі апошняя падвергнецца італьянскаму нападлу, Поль Нізан ішчэ ў гэтым «Се суар»: «Гэта заява заахвоўвае антыфранцузскую кампанію ў Італіі. Трэба апасацца, — прадаўжае Поль Нізан, — што Чэмберлен напярэбе разыграе ў Рыме ролю «пасродніка» паміж Францыяй і Італіяй, спачатку патрабаваўшы ад Францыі згоды на захват Італіі Іспаніі і Туніса. Гэтымі ўступкамі за кошт Францыі Чэмберлен разлічвае прымуціць італьянскія фашыстаў адмовіцца ад іх патрабаванняў у адносінах Судэцкага канала, які з'яўляецца англійскай дарогай у Індыю».

АДМАУЛЕННЕ ГЕРМАНСКАГА ПАСЛА ПРЫС'ТНІЧАЦ НА ПРЫЁМЕ У ЛОНДОНЕ

ЛОНДАН, 13 снежня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар паведамляе, што германскі пасол у Лондане, вышэйшыя чыноўнікі палітства і германскі карэспандэнт адмовіліся прысутнічаць на прыёме замежных журналістаў па выпадку 15-ай гадзіны асацыянаі за-мемных журналістаў. Гэта адмаўленне матывіруецца тым, што ў прамове Чэмберлена, якую ён скажа на прыёме (гэст прамовы быў разаслан загалла), «ёсць фразы, якія робяць іх прысутнасць немагчымым».

ПЕРШЫ ТУР КОНКУРСА ВАКАЛІСТА У МЕНСКУ

Учора ў Менску пачаўся першы тур на адбор на ўсесаюзна конкурс вакалістаў. Для ўдзелу ў конкурсе запісалася 9 спевакоў артыстаў Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета, філармоніі, прадстаўнікоў кансерваторыі. Большасць з іх — выхаванцы Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. У першы вечар выступалі салісты тэатра оперы і балета Млодзкі і Аляксеева і артыст гэтага ж тэатра Сімаго, які наядуна скончыў Беларускаю кансерваторыю.

Насустрэч свята

На менскай швейнай фабрыцы «8 сакавіка» разгарнулася дзейная падрыхтоўка да сустрэчы ўсенароднага свята — 20-годдзя БССР. 3-га снежня фабрыка выканала гадавую праграму. На агульна-фабрычным мітынгу, на якім абмяркоўваўся зварот калектыва менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік», рабочыя абавязаліся выпусціць звыш плана на 300 тысяч рублёў прадукцыі. У гэтым годзе на фабрыцы вылучаюцца на кіруючыю работу лепшыя работніцы-стаханавкі. Стаханавка тав. Кавернік вылучана на пасаду майстра. Новы майстар правёў вялікую масаваую работу сярод работніц. Асабліваю ўвагу яна звярнула на тых работніц, якія не выконвалі нормы. Зараз яе брыгада да сустрэчы ўсенароднага свята з месца ў месці перавыконвае сваё вытворчае заданне. Поўнасьцю ліквідаваў брак. У кастрычніку і лістападзе яна выканала план на 120—121 проц.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

Жыццё Чырвонай Арміі

ПАРОЧНАЯ ПРАКТЫКА ПАЛЕСКАГА АБКОМА

(Ад спец. карэспандэнта газеты «Звязда»)

У цэнтры Палескага абласнага аб'яднання — Мазыры — штодзённа з'яўляюцца дзесяткі рабніцкіх работнікаў, савецкай інтэлігенцыі, калгаснікаў і аднасобнікаў, каб вырашыць службовыя справы, атрымаць адказ на хвалюючыя іх пытанні на скарці.

Многія з іх хочучы пагутарыць з кіраўнікамі абласных устаноў, атрымаць парады. Аднак іх спробы ў большасці выпадкаў безрэзультатны. Кіраўнікі ўсіх абласных устаноў паехалі ў чарговую камандыроўку па пунціках абкома партыі — супаўнаважанымі на лесавыязцы, бульбазагатаўні і іншых гаспадарчых кампаніях. Ва ўстановах астаюцца толькі тэхнічныя работнікі.

У Палескага абласнага аб'яднання неабходна палітычная практыка падмежны партыйных, савецкіх і гаспадарчых кіраўнікоў. Абком партыі па ўсім паходу паслаў на раёны дзесяткі людзей, брыгадам і ў адзіночку. Гэта робіцца проста: тэрмінова па тэлефоннаму звязку склікаецца нарада работнікаў абласных устаноў, ім уручаецца камандыроўка абкома і памятка, у якой запісана: «Неадкладна выехаць і без дазволу абкома КП(б) не вяртацца». Так, звычайна, напарэджвае сабраўшыся і сакратар абкома.

Абком КП(б) у школу работы абласных арганізацый абавязвае так званыя «штатныя ўпаўнаважаныя» з ліку кіруючых работнікаў абласці, якія сістэматычна выязджаюць для выканання гаспадарчых кампаній. Кіраўнікі па некалькі месяцаў не заглядаюць ва ўстановы, фактычна адрываюцца ад работы.

Вось некалькі характэрных прыкладаў. Начальнік Упраўлення ашчаднасці вобласці тав. Гофман, не маючы нават наменшкіх з першых-жа дзён арганізацыі Упраўлення ашчаднасці, амаль там не бывае. Тав. Гофман увесь час з'яўляецца ўпаўнаважаным на загатаўных бульбах, лесавыязцы, а план па ўкладках не выконваецца. Дронна працуюць ашчаднасці на месцах, надзвычай марудна ліквідуюцца вынікі шкодніцтва. Некалькі раз прасіў тав. Гофман абком паслаць яго хача-б у тая раёны, дзе найбольш неабгападна па ашчаднасцях, але яго просьба ніколі не задавальналася.

У абкоме партыі ёсць многа сігналаў аб дрэннай рабоце гандлёвай сеткі вобласці, аб адсутнасці ў магазінах рэду тавараў першай неабходнасці, якіх на базі ёсць у дастатку. А гандлёвы аб'ягдлем тав. Шпіл'ю сістэматычна скарыстоўваецца ўпаўнаважаным. За рабо-

ту гандлёвай сеткі ён па-сутнасці не адказвае. У такім становішчы знаходзіцца і гандлёвы абласны аддзел мясцовай прамысловасці т. Шафаронак, начальнік аддзела кадраў оргкамітэта ЦК ВКП(б) на Палескага вобласці тав. Тамілін, адказныя работнікі абкома, аблра і т. д. Затое апарат аблупаўнаважання (устаноў) тав. Дзюндзін спакэйна аседжаецца на месцы, за іх працуюць супаўнаважаныя.

Не рэдка выпадкі, калі абком паслае «ўпаўнаважаных» нават для збору вестак. Не так даўно група абласных кіраўнікоў, у тым ліку і работнікі аддзела прапаганды і агітацыі абкома, выехала ў раёны для збору вестак аб рабоце палітветустановаў.

Бяскочныя наезды «ўпаўнаважаных» дэзарганізуюць і перашкаджаюць нармальнай плавнай рабоце раённых арганізацый.

Няправільны стыль кіраўніцтва абкома капіруецца і раённымі ўстановамі, дзе захапіліся пасылкай «ўпаўнаважаных» на сяло. Мозырскае райком партыі на розных гаспадарчых кампаніях пасылае не толькі работнікаў савецкіх устаноў (РВК, загатаўныя арганізацыі), але і работнікаў партыйнага апарата — інструктараў.

Інструктар райкома тав. Пруднікаў сістэматычна разязджае па гаспадарчых кампаніях, а партыйнай работай не займаецца. 3-га снежня ён атрымаў ад кіраўніка спраў райкома пошту, у якой паведамлялася: «Упаўнаважанаму тав. Пруднікаву. Па рашэнню бюро райкома і прэзідыума РВК, вам прапануецца зараз-жа выехаць у Каменск сельсавет па выкананню фінальна». За апошні час т. Пруднікаў меў такія заданні па хлебпастаўках, лесавыязцы, бульбазагатаўні і ні аднаго задання не атрымаў па арганізацыі партыйнай работы ў пярэднях арганізацыях.

У Парыжскім раёне дронна пастаўляе работа парткабінеце, а яго загадчык паслаў ўпаўнаважаным у сельсаветы. У раёне ёсць ямаля фактаў саманаснавання, незаконнага павышэння цэн на тавары, а старшыня райсаюза тав. Краўцоў тасам па паслаў ўпаўнаважаным.

Палескі абком партыі абавязан пакочыць з неабходнай практыкай падмежны савецкіх і гаспадарчых арганізацый. Трэба ліквідаваць так званы «інтэлігентны ўпаўнаважаны», дзе мажлівасць кожнай арганізацыі самастойна адказваць за свае ўчасткі работы.

С. ЛЯСНЕУСНІ.

РАЁННЫ СХОД ІНТЭЛІГЕНЦЫ

ЧЫРВОНАПОЛ'Е. Днямі Чырвонапольскі райком партыі праводзіў раёны сходы інтэлігенцыі. Настаўнікі, урачы, аграномы, вэтэхнікі, гандлёвыя работнікі, служачыя ўстаноў запойні раёны дом ошкуптываў.

З выключнай увагай інтэлігенцыя праслухала даклад аб пастанове ЦК ВКП(б) «Аб пастановы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Высту-

паўніў ў спрэчках урач чырвонапольскі большык тав. Барысенка, дырэктар Палуцкай сярэдняй школы тав. Басілеўскі і рад іншых таварышчў гаварылі пра вылікую пагу інтэлігенцыі да вывучэння савецкага шляху баршчы і перамож партыі Леніна—Сталіна.

У прынятай пастанове сход аднадушна адобрыў пастанову ЦК ВКП(б).

АЛ. МАХНАЧ.

У дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б)

КРЫМСКАЯ КАМПАНИЯ

Крымская вайна 1853—1856 годаў адбылася ў абстаноўцы вострага крызісу прыгоннай сістэмы гаспадары ў Расіі. Феадальна-прыгонніцкая гаспадарства разлагалася пад уплывам развіцця ў краіне капіталістычных адносін.

Прыгоннае сялянства стыхійна падмалася на барацьбу супроць памешчыцтву, за зямлю і волю. Сялянскія «бунты» ўзрасталі з года ў год. За 30 год з 1825 па 1855 год адбылося 674 сялянскія паўстанні ў розных мясцовасцях Расіі.

Цар Нікалай I (1825—1855 г.г.) праводзіў ажно реакцыйную палітыку ўнутры краіны. Ён узмацніў палітычна-карыяжны апарат і ўстанавіў рэжым паліцэйскага тэрору і жорсткіх праследванняў перадавой грамадскай мыслі. Ваеннай сілай, палкамі, рогамі і шпіцэргамі ўраў Нікалая Палкіна падаўляў сялянскія паўстанні.

У пошуках рынку збыту для рускай прамысловасці і ў мэтах заваявання гандлёвых шляхаў для вывазу хлеба за граніцу, урад Нікалая I вёў рад войн з Турцыяй, Іранам і іншымі краінамі. Пры Нікалай I валоўся ўзмоцненае заваяванне і аграбленне народаў Каўказа. Заваявальныя войны з'яўляліся сродкам умацавання абсалютызма і прыгонніцтва ўнутры краіны.

Асабліва ўзмоцнена рускі царызм накіроўваў свае заваявальныя імкненні ў напрамку бліжняга Усходу — на Турцыю — з мэтай заваявання Канстанцінопаля і прадзіваў — Басфору і Дарданел.

Аваднанне Канстанцінопаля і правядзін мела для парскай Расіі вельмі значнае ваенна-стратэгічнае і эканамічнае значэнне. Яно прымало-б да панавання Расіі на Чорным моры, забяспечала-б магчымасць панавання Расіі ў Турцыі, Іран і на Балканскім паўвостраве і дало-б у рукі Расіі аручны гандлёвы шлях у Заходнюю Еўропу праз Міжземнае мора.

Ажыццяўленню заваявальных пладаў парскай Расіі ў адносінах Турцыі процістаялі заходне-еўрапейскія дзяржавы, перш за ўсё, Англія і Францыя, а таксама Аўстрыя і Прусія.

Тым не менш Нікалай I у 1853 годзе рапнаў падпрыймаў вайну супроць Турцыі. К гэтым часу ўнутраныя супярэчнасці ў Расіі асабліва абвастрыліся. Прыгоннае права стала перагаро-

І. Ф. ЛОЧМЕЛЬ

—О—

дай на шляху эканамічнага развіцця Расіі; з усёй вастрыжы ўсталя праблема рынку. Сялянскія паўстанні прымалі ўсё больш пагражаючы характар. Расло неадвольнае ў прагрэсіўных сляхх грамадства. Нікалай I для таго, каб адтрымаваць пазіцыю прыгоннага права, паспыхіў пачаць вайну з Турцыяй. Ён разлічваў заваяваннем новых рынкаў змякчыць унутраныя супярэчнасці ў Расіі, пераможнай вайной умацаваць самадзяржаўе, разграміць сялянскія паўстанні і падавіць неадвольнае ў краіне.

Царызм разлічваў на нейтралітат еўрапейскіх дзяржаў у часе вайны Расіі з Турцыяй, а з боку Аўстрыі разлічваў нават на падтрыманне сваіх заваяванняў. Але гэтыя жорстыкі не апраўдаліся і царызм застыг папаўняўся за авантур.

Царскі ўрад прадзіваў ультыматум, Турцыі, у якім патрабаваў прадстаўляць права аякутства рускага ўрада над праваслаўнымі падданымі сунтана і аддаць праваслаўную царкву ў Турцыі пад апеку рускага цара.

Турцы ўрад пры падтрыманні Англіі і Францыі адхіліў гэты ультыматум. У адказ на гэта Нікалай I загадаў рускім войскам заняць прыдунайскія княствы — Малдавію і Валахію. 14 верасня 1853 года Турцыя абвясціла вайну Расіі.

У першыя месяцы Англія і Францыя адтрыта яшчэ не ўмешаліся ў вайну, і ваенныя дзеянні, якія пачаліся ў кастрычніку 1853 года, вяліся толькі паміж Расіяй і Турцыяй. Галоўнымі ваеннымі дзеяннямі савецкіх арміяў праходзілі па лініі ракі Дунай. Руская армія правяла ўласную рускаму народу мужнасць, стойкасць і выносливасць, але бітвынае камандаванне дзейнічала вельмі нерашуча і вяўмела. Акрамя таго, выявілася тэхнічная адсталасць, дрэнная ўзброенасць і слабая агульная рускіх войск. У рэзультате руская армія несла велізарныя страты і не ў стане была атрымаць рашучых перамож над туркамі.



Дзяжурны на электрастанцыі Новабеліцкага дрэвапрацоўчага камбіната Імя Ежова — доната Вярхоўнага Савета БССР кандыдат партыі І. Е. Баравікоў за вывучэннем гісторыі ВКП(б).

ДЗЕЛАВАЯ ДАПАМОГА ІНТЭЛІГЕНЦЫ

Звычайна наведвальнікамі партыйнага кабінета Гомельскага палітдзела аддзялення Беларускай чыгуны былі пераважна прапагандысты і сакратары парткамоў, якія рэгулярна раз у папідзёнку прыходзілі на семінар для «накачвання».

Пасля выхату ў свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» — гэтай найважнейшай скарыніцы марксізма-ленінізма, частымі наведвальнікамі парткабінеце сталі ўрачы, настаўнікі, інжынеры і тэхнікі. Інтэлігенцыя вузла прадляла велізарную цікавасць да аваднаня марксізма-ленінізмам, занялася сур'ёзна вывучэннем сталінскага падручніка па гісторыі партыі і зварачаецца ў парткабінеце за кансультацыяй на ўзв'язках у працэсе вывучэння пытаньнях.

У парткабінеце можна часта бачыць урача тав. Эфросмана, настаўніка тав. Зельніну, начальніка жыллёвай дыстанцыі тав. Кірыяна, інспектара стралявой аховы тав. Валашчука і многіх іншых за самастойным вывучэннем гісторыі ВКП(б) і асобных твораў марксізма-ленінізма.

МЕРАПРЫЕМСТВА КАБІНЕТА ДРУКУ

Кабінетам друку пры Доме партактыва Менскага КП(б)Б арганізавана семінар для рэдактараў мясцельных і наспенных газет прадпрыемстваў і ўстаноў горада без адрыву ад вытворчасці.

Асноўнай задачай работы семінара з'яўляецца павышэнне дзелавай кваліфікацыі работнікаў фабрычна-заводскіх наспенных газет, заснавання імі асноўных прынцыпаў большавіцкага друку.

У плане семінара прадугледжван рад тэм: унікненне і развіццё большавіцкага друку, тэматыка газеты, складанне плана, формы і метады арганізацыі матэрыялу, афармленне газеты, работа над зметкай, артыкулам.

Апрача таго, пры кабінете будучы арганізавана перадыдныя нарады з абмеркаваннем асобных нумароў газет, артыкулаў. Для гэтага будучы прынятыя кваліфікаваныя таварышы з рэдакцый рэспубліканскіх газет. Першыя заняткі семінара адбыліся 10 снежня. На занятках была прачытана лекцыя аб складанні плана газеты.

Р. СЫРКІН.

Палітдзел Гомельскага аддзялення (начальнік тав. Трагер) стварае для вучобы інтэлігенцыі неабходныя ўмовы. Пры партыйным кабінете адведзены спецыяльныя пакоі для самастойнай вучобы. Тут у распараджэнне займаюцца прадстаўлены пісьмовыя прыклады, ёсць неабходная літаратура, абсталяваны вітрыны рэкамендацыйнай літаратуры. Пры парткабінеце дзяжурны кансультант.

Палітдзел арганізоўвае ў парткабінеце цыкл лекцый па асобных раздзелах гісторыі партыі. 19 дзёнапа дзень была першая лекцыя па першаму раздзелу гісторыі ВКП(б). На гэтай лекцыі прысутнічалі ўрачы, настаўнікі, інжынеры, тэхнікі і партыйныя работнікі.

Другая лекцыя па гісторыі ВКП(б) прыгатула яшчэ большую аўдыторыю. Палітдзел аддзялення наменіў арганізаваць спецыяльны лекторы на масавых лекцыях па гісторыі партыі, гісторыі народаў СССР, міжнароднаму становішчу і іншых цікавых пытаньнях.

Палітдзел аддзялення наменіў арганізаваць спецыяльны лекторы на масавых лекцыях па гісторыі партыі, гісторыі народаў СССР, міжнароднаму становішчу і іншых цікавых пытаньнях.

І. КАЛЫМАГА.

ПЕРАДАВОЕ АДДЗЯЛЕННЕ

Дзень аддзялення камандыра-комсамольца тав. Новіка Аляксея пачынаецца рана. Звычайна ён устае за 15 мінут да 6 гадзін — часу аглунага пад'ёма. Калі дзятурным падаецца сігнал будыці, ён заўсёды гатуе весткі сваё аддзяленне на ранішнюю заралку. Бее усякай мітусні адзаявоўца і востраваўца ў дзве парангі байты. Тав. Новік выводзіць іх на шырокі двор. План заралкі ў яго заўсёды добра прадуманы яшчэ загадзя. У часе выканання практыкаванняў тав. Новік уважліва прыглядаецца да кожнага курсанта, выпраўляе памылкі ў паваротах і руках. Фізічная заралка праходзіць арганізавана і цікава.

У першыя дні работы з малымі байцамі тав. Новік вялікую ўвагу аддае прывічцы ім асноў жалезнай войскай дысцыпліны, выпрацоўцы войскага віда і страйковай палітыгатуцы. У гэтых важных пытаннях баявой падрыхтоўкі аддзялення камандыра-комсамольца тав. Новік паказвае ўзоры. Сам ён дысцыплінаван, мае рад падзяк, занесен на дошку гонару часці за выдатныя паказальнікі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы.

У духу высокай палітычнай свядомасці і дысцыпліны, у духу бязмежнай адданасці сваёй сацыялістычнай радзіме ён выхоўвае малых байцоў.

Тав. Новік заўсёды поўны клопатаў аб сваіх байцах.

Ці то страйвалы заняты на двары, ці тэарэтычны ў класе — усюды аддзяленне паказвае прыклад арганізавацыі. На кожны ўрок тав. Новік прыходзіць падрыхтаваным, малочы падрабязны канспект. Кожная вучэбная мінута старыстоўваецца рацыянальна для справы баявой і палітычнай падрыхтоўкі. Тав. Новік штодзённа падводзіць вынікі сацыялістычнага дзёна аддзялення было дапушчана да страйбы з баявой зброй. Малоды боец тав. Касноў з 30 магчымых выбіў 29 ачкоў, тав. Макоўцаў — 28 ачкоў, т. Зымыліна, Аншукі, Лытвін — па 27 ачкоў. Гэта выдатныя рэзультаты.

—Ніколі не спыняцца на дасягнутым, — такога правіла пратрымавацца малады камандыр. Ён знаходзіць час для асабістай падрыхтоўкі і нястомна павышае свае ваенныя і палітычныя веды. Гэта дазваляе яму з гонарам выконваць адказныя заданні камандыра Чырвонай Арміі.

Комсамолец тав. Новік паказвае прыклад сапраўды большавіцкіх адносін да даручанай яму справы. Выдатна рыхтуе байцоў, бязмежна адданых сваёй радзіме, даскавала валоўдальчы баявой тэхнікай.

А. ЛЮБІМЦЭУ.

МАЛАДЫЯ ПАТРЫЁТЫ

У мінулым годзе ў адну з часцей Беларускай Асобай Ваеннай ахруці ірмехаў служыць Нікалай Швелеў. У гэтым годзе прыбыў яго брат Міхаіл.

Нікалай Швелеў горада палюбіў страляковую справу. Ён атрымаў за выдатную стралябу некалькі падзяк.

У дзень 20-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі яму прывосілі званне малодшага камандыра.

— Гэта вялікае давер'е да мяне абавязала яшчэ лепш працаваць, вучыцца і вучыць дашч, усімі сіламі мацаваць абароназдольнасць нашай цудоўнай сацыялістычнай радзімы, — гаворыць Нікалай.

Словы яго не разыходзяцца са справай. Вось як характарызуе яго камандванне: «Швелеў Нікалай добра

пісьменны, дысцыплінаваны і вынаваўчы, вельмі многа працуе над сабой па павышэнню ваенных і палітычных ведаў, сваім асабістым прыкладам выхоўвае падпарадкаваных».

Патрыёт сацыялістычнай радзімы Швелеў Нікалай сарва аднаццаць справе большавіцкай партыі павяржліў уступленнем у рады ВКП(б). Ён кандыдаў у члены партыі большавіцкай.

Былы стаханавец, зараз малодзі боец, брат Нікалая, Швелеў Міхаіл, не гледзячы на кароткі час прыбывання ў Чырвонай Арміі, мае толькі выдатныя і добрыя паказальнікі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы.

Зараз браты Швелевы звярнуліся да камандвання з просьбай перавесці іх у адно аддзяленне.

І. ПРАУДЗІН.

БРАТЫ ДЗЕМІНЫ — ПЕРАДАВІКІ БАЯВОЙ ВУЧОБЫ

У №-скай часці БАВА служаць малодыя байцы Мітрафан і Нікалай Дзёміны. Уходячы ў рады Чырвонай Арміі, браты далі абяцанне быць выдатнікамі баявой вучобы і гэтае абавязальнасць яны выконваюць, як падабае савецкім патрыётам.

Дзёміны за кароткі тэрмін прыбывання ў Чырвонай Арміі дабіліся вялікіх поспехаў. Мітрафан Сіданавіч страляе з баявой зброй выдатна. Нікалай Сіданавіч страляе добра. Абодва — застрэлілічы сацыялістычнага снабарніцтва ў падраздаванні.

Днямі бацька Дзёміных праслаў пісьмо, у якім запэўчвае сыноў, якія стрымліваюць сваё слова. Тав. Дзёмін

яшчэ раз напомяніў сынам: — вучыцеся баявою майстэрству па-большавіцку, умацоўвайце жалезную рэвалюцыйную дысцыпліну, выхоўвайце сябе стойкім абаронаў радзімы.

У канцы пісьма тав. Дзёмін прыпісаў: «Я нядаўна ўступіў у страляковы гурток. Страляў з вінтовагі і метка страляў. Прыездзеце дамоў, паспаборнічаем, хто з нас лепш страляе».

Гэта пісьмо — адно з яркіх праяўленяў гарачай любові працоўных да нашай радзімы, да Чырвонай Арміі — яшчэ больш акрыліла малых байцоў, выклікала сярод іх новы ўзлім сацыялістычнага снабарніцтва.

Г. ЯСУЦІН.

лежыць да такой ступені адэканамічэных умоў, як іменна армія і флот. Узбраенне, састаў, арганізацыя, тактыка і стратэгія знаходзяцца ў прамой залежнасці ад таго ступені развіцця вытворчасці і сродкаў зносінаў».)

Саюзнікі — англічане, французы і туркі — рапнаў накіраваць галоўны ўдар на Крым, з тым каб знішчыць рускі Чорнаморскі флот і захапіць буйнешнюю ваенную гавань — Севастопаль. 2-га верасня 1854 года калія Еўратуркі выслаўлі десант англійцаў французскіх і туркскіх войск у колькасці 62 тысяч чалавек. Войска саюзніцкай мена больш 200 палыхых і аслепчаных сродкамі асады. Рускіх войск у той час у Крым было нямагта. Галоўнакамандуючы крымскай арміяй князь Меншыкаў змог выставіць супроць саюзніцкай толькі 35 тысяч рускага войска пры 84 гарматах. Бяздарна і нерашучы Меншыкаў не ў стане быў затрымаць наступленне непрыяцеля. Ён выбраў вельмі няўзручную пазіцыю на высокім левым беразе ракі Альма. Тут 8 верасня адбыўся першы бой.

Рускія войскі мужна і стойка стрымлівалі наліск пераўзыходзячых сіл праціўніка, але ў выніку няўмелых дзеянняў бяздарнага рускага камандавання саюзнікі здолелі зрабіць абход левага фланга рускай арміі і стварылі парозу з тылу. Меншыкаў паспешна адступіў з вялікімі стратамі і адвёў расійскую армію да Батчысарая. Шлях прастрыяцелю на Севастопаль быў адкрыт.

Крыпасць і Чорнаморскі флот пакаўты былі на волю лёсу. Флот быў спешна патоплен рускімі ў Севастопальскай бухце, а Севастопальскі гарнізон і насельніцтва сталі рыхтавацца да ўпору; парох быў надображасны, дымны, ды і таго не халадала.

Рускі флот склаўся амаць выключна з парусных суднаў. Вельмі мала было калёсных параходаў і ні аднаго вынтаго. У Англіі і Францыі быў шымацікі паравы флот, які склаўся з вінтавых суднаў найвышай канструкцыі.

На чале арміі пастаўлены былі бяздарныя генералы, выхадцы з тунягелства дваранства. Інтэндаўты, у большасці аслепцы і маменнікі, абскр'валі салдат, марылі іх голадам. Чыгунак тавы ў Расіі за выключэннем чыгуны Масква—Пецярбург яшчэ не была, і армія рабіла пераходы пешшу тысячы вёрст. Абараняны і галоўныя, салдаты ў вялікай колькасці гінулі ад голоду, холаду, стомленасці і хвароб.

Тэхнічная і ваенная адсталасць з'яўлялася рэзультатам эканамічнага адсталасці прыгоніцкай Расіі. «Нішто не за-

Тотлебен і адміралы Нахімаў і Карнілаў, дзякуючы велізарнай энергіі салдат, матросаў і гаражан, пабудавалі палую сістэму сухаземных умацаванняў».

5 кастрычніка 1854 года саюзнікі пачалі першую бомбардыроўку Севастопалю і з мора, так і з сушы. Рускія неслі велізарныя страты. У адзін толькі дзень 5 кастрычніка рускія страцілі 1250 чалавек, у тым ліку былі забіты адмірал Карнілаў. Але не гледзячы на ўсе турнасіцы і пакуты, не гледзячы на холад і голод, пажытку працу і штомінутную небеспэку смерці, абаронцы Севастопалю з выключным гераізмам і самаафараваннем адбівалі ўсе непрыяцельскія прыступы і самі правадзілі вышчальныя і адважныя вылазы. Разабарымае за дзень непрыяцельскім артылерыйскім агнём умацаванні ноч уночы аднаўляліся.

Назроўчыцца за колам ваенных дзеянняў, К. Маркс пісаў, што «русскія салдаты з'яўляюцца аднымі з самых хрыбрых у Еўропе». Ф. Энгельс пісаў аб абароне Севастопалю: «Якая-б палеза не ўчыналася гэтыя аперацыі, адно можна сказаць з упэўненасцю: асада Севастопалю не будзе мець палобнай сабе ў ваеннай гісторыі». (К. Маркс і Ф. Энгельс. Т. 7, т. X, стар. 189).

У самы разгар вайны ў лютым 1855 года раптоўна памёр цар Нікалай I. «...Фанабарысты пустышка. Нікалай прышоў у жалкі роспай і, прыняўшы ад збег ад выніку свайго дэзарыскага шаленства» (Энгельс). Уступіўшы на прастол яго сын Аляксандр II прадзіваў жыву.

Летам 1855 года становішча абаронаў Севастопалю стала зусім крытычным. Нехадзіла зброі, абмундывання, харчой і медыкаментаў. З-за велізарнай адлегласці і адсутнасці чыгуны ў Крым папаўненне боюпрыпасаў і харчавання не паступала. Каб пазбаві

ДЕКЛАРАЦЫЯ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА ўРАДА

ПРАГА, 13 снежня. (ТАСС). Сёння адбылося пасяджэнне чэхаславацкай палаты дэпутатаў. У агульнай прам...

Закрываючы міжнароднае становішча Чэхаславакіі і бліжэйшых перспектываў яе знешняй палітыкі, Беран заявіў, што Чэхаславакія «не будзе прадаўжаць лінію, якую праводзіла ў верасні бягучага года».

Далей Беран спыніўся на пытанні аб устанавленні «добрасуседскіх» адносін з Польшчай і Венгрыяй, выказаўшы ўпэўненасць, што перагаворы, якія зараз вядуцца, прывядуць да станоўчых вынікаў.

ДАЛЕЙШАЯ ФАШЫЗАЦЫЯ СЛАВАКІІ

ПРАГА, 13 снежня. (ТАСС). Розныя слаі насельніцтва Славакіі выражаюць рэзкае незадаволенне палітыкай фашысцкага ўрада і тэарэтычнымі метадамі падрыхтоўкі «выбарцаў» у аўтаномны парламент (выбары павінны адбыцца 18 снежня).

КОРСІКА

(ДАВЕДКА)

За апошні час Італія адкрыта патрабуе далучэння французскай Корсікі да італьянскай імперыі. Гэта пытанне з'яўляе значнае месца ў захватніцкіх планах італьянскага фашызма, які імкнецца ператварыць Міжземнае мора ў італьянскае возера.

Гэта — востраў у заходняй частцы Міжземнага мора. Належыць ён Францыі і складае французскі департамент той-жа назвы. Корсіка аддзелена ад італьянскага вострава Сардыніі (размешчанага па поўдні ад Корсікі) пралівам Баніфачо шырынёй у 12 кілометраў.

Плошча Корсікі роўна 8,722 квадратным кілометрам. Востраў выцягнут з поўначы на поўдзень (даўжыня 183 кілометры). У заходняй і цэнтральнай частцы вострава цягнуцца горы лангун. Насельніцтва (па даных 1936 года) складала 322,584 чалавекі.

Корсіка — эканамічна адсталы сельскагаспадарчы раён. Галоўным заняткі насельніцтва — жывёлагадоўля (авечкі, козы, аслы, мулы). Чвэрць тэрыторыі вострава займаюць лугі і горныя пасяжыцы. Глеба Корсікі пладародная, але апрацоўваюцца толькі паловіна ўсіх вы...



11 снежня ў Менску пачаўся трыдзятый сесійны медыцыны. Дзя ўдзелу ў трыдзятку з Масквы прыехалі буйнымі спецыялістамі медыцыны — заслужаны дзеяч навукі праф. М. П. Кавалюскі, праф. І. П. Раевкоў, заслужаны дзеяч навукі праф. В. С. Ле...

НА СЕСІІ АКАДЭМІІ НАВУК БССР

Учора, 14 снежня, на ранішнім пасяджэнні сесіі Акадэміі навук БССР былі заслушаныя навуковыя наведвальнікі т. Марозава, Кляшчыца, Маркўца і Саргенкі аб раслінных хваробах, палых і свірнявых шкодніках і барацьбе з імі.

Кандыдат біялагічных навук тав. А. Ф. Маркўца гаворыць аб тым, што прыводзіць да распаўсюджвання кліччых ў БССР, аб мерах барацьбы з імі. Кліччых прыносяць вільготу школу Яны знішчаюць зародкі у ярыне, што прыводзіць да зніжэння ўсходаў.

Галоўным сродкам барацьбы з кліччым з'яўляюцца прафілактычныя меры прыроды. Зярно патрэба захоўваць сухім і нябытым, ачышчаць яго.

Даклад на тэму «Школьнікі запасаў зярна і меры барацьбы з імі» зрабіў прафесар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта тав. В. С. Радзіонаў.

Пасля навуковага наведвання тав. Федаранчыка пра сучасныя дзёны аб абароне зярнавых і тэхнічных культур супроць іржаўчын, пачаўся спрэчка.

Першым атрымаў слова знатны камбайнер тав. В. Ф. Гарайшоў (Жылібінская МТС), які сёлета за сезон на камбайне «Комунар» убраў зярнавых з 474 гектараў.

Далей тав. Гарайшоў падрабязна сьпывае на метадах сваёй работы на камбайне «Комунар». Добрае веданне машыны, скарэстанне волты перадавы камбайнераў, правільны падбор і...

ФОТАВІТРЫНА „20 ГОД БССР“

У менскіх кінатэатрах арганізавана фотавітрына, якая ў фотамонтаж адлюстроўвае барацьбу беларускага народа пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна за ўтварэнне БССР. У дні святкавання ўжо ўскладзены горада — у Грушаўскім пасады Старажыцкі і інш. — на магілы падарожніка адкрытых кіносеансаў з дэманстрацыяй фільмаў «Совенку радзіму», «Мы з Кранта», «11 ліпеня», «Граніца на за...

СУСТРЭЧА КАПІТАНА-ОРДЭНАНОСЦА З ЗЕМЛЯКАМІ

ЧАВУСЫ. (Нар. «Звязда») З Далекага ўсходу ў госці на радзіму ў мястэчку «Мая», Супучэшка сельсавета, ехаў удзельнік хасанскіх баёў ўраджанец Сяргей Філіпавіч сельцаў.

Свайму знатнаму земляку калгасца «Мая» наладзілі цёплую рэчу. 12 снежня адбылася сустрэча напоса тав. Новасельска з працімі г. Чавусы.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ ПАРАДА САНАТАРНЫХ УРАЧОУ

Сёння ў Барысаве адкрылася беларуская нарада санітарных урачоў у яе рабочы прымух уезд на 24 лавек — санітарных урачоў, навукаў санітарнага станцыі, прадоўжэння Наркамата асветы, Наркамата муніцыпальнага гаспадарства, Наркамата гітарных службаў трынаццаці БССР.

У сувязі з набліжэннем 125-годдзя ўдзяна нараджэння геніяльнага песняра Украіны Т. Г. Шэўчэнка, беларускія кампазітары напісалі музыку на рад творы паэта.

МУЗЫКА БЕЛАРУСКІХ КАМПАЗІТАРАў НА ТВОРЫ Т. Г. ШЭЎЧЭНКА

У сувязі з набліжэннем 125-годдзя ўдзяна нараджэння геніяльнага песняра Украіны Т. Г. Шэўчэнка, беларускія кампазітары напісалі музыку на рад творы паэта.

Кампазітар т. Шчэглоў напісаў для хора і аркестра музыку на творы Шэўчэнка — «У агародзе пастарнак» і «Росаюліла мая ніва». Кампазітар т. Скалодзяра напісаў музыку на тэкст твора Шэўчэнка «Калі б мне ды чаравічкі» для выканання жаночым хорам.

РЭКАНСТРУКЦЫЯ РЭЧЫЦКАГА РАДЫЁВУЗЛА

РЭЧЫЦА. У Рэчыцы заканчваецца рэканструкцыя гародскага радыёвузла. Устаноўлена магнутная апаратура. Пасля рэканструкцыі радыёвузел зможа абслугоўваць да 5000 радыёўрабочых абслугоўваючых 2 тысячы. Будучы радыёфікванцыя бліжэйшых калгасцаў і сельсаветы раёна.

ДА ўВАГІ ШКОЛ, ДЗЕТСАДОУ, ПОНЕРСКІХ АРГАНІЗАЦЫІ, КЛУБАУ, ФАБЗАГМЯСКОЦКАМУ, КАЛГАСАУ, СОУГАСАУ І ІНШЫХ АРГАНІЗАЦЫІ, А ТАКАЖА ПРАСОБНЫХ ГРАМАДЗЯН!

ПАСЫЛКАМІ. НАБОРЫ ЁЛАЧНЫХ УПРЫГОЖАЦЬ. МУЗЫКАЛЬНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ. ГАРМОНІІ ВЕНСІЯ ДВУХРАДНЫЯ. ПАСЫЛКАМІ. ВЫСЫЛЛЕ ПАШТОВЫМІ ПАСЫЛКАМІ. ПАТЭФОНЫ. ПАТЭФОННЫЯ ПЛАСЦІНКІ. ЗІМОВЫ СПОРТ У СТАНДАРТНЫХ ПАСЫЛКАХ. ПАТРАБУЮЦЕ ПРЫСКУРАНТЫ.

Кінатэатр „РОДИНА“ Сёння і штудзень гукавы мастацкі фільм „ВЕЛІКОЕ ЗАРЕВО“ У файе перад кожным сеансам — выступленні гавай-ансамбля ПАД КІРАўНІЦтвам К. І. ВОКУР-КРУПЫШЭВА. Пачатак сеансаў: 6, 7-45, 9-20 і 11 г. веч. Касы адкрыты з 1 гадзіны дня.

Table with columns: М.М. серыя, М.М. аб'ём, М.М. аб'ём, М.М. аб'ём, М.М. аб'ём. Rows of numbers and prices.